



ЛІСТАПАД

З буйных ліп і бяроз
Лісты валяцца,
Між павалаў і лоз
Рассыпаюцца.

Шапацяць, шалясцяць
Залацістыя,
Увысь галінкі глядзяць
Пусталістыя.

А як прыйдзе вясна –
Усё адменіцца,
І галінкі ізноў
Зазялёняцца.

Янка Купала.



МАЄ ЗАБАВЫ

Па даліне, па лужочку
Ездзіць я люблю.
Я з дубовага кіёчка
Коніка зраблю.


Гайда, гайда, буланёнькі,
Аж у цёмны бор!
І ляціць кіёк мой ценькі
Проста як віхор.

Аж дрыжыць, шуміць зямліца,
А я скок ды скок!
А са мною весяліцца
Жучка – мой дружок.

Я на коніку ўсё дáleй
Еду без канца.
Гэй, хутчэй нясі, удалы,
Мяне, малайца.

Змітрок Бядуля.





Шпалы-шпалы, рэйкі-рэйкі:
Ехаў цягнічок з Вілейкі,
Вёз ён дзетак у сталіцу
Пагуляць, павесяліцца!

ХЛОПЧЫК І ЛЁТЧЫК



(скарочана)

Мой мілы таварыш, мой лётчык,
Вазьмі ты з сабою мяне!
Я – ведай – вялікі ўжо хлопчык
І ўмею ўжо лётаць у сне.

Мне мама сягоння казалася,
Што стукнула мне ўжо сем год,
Табе гэта, можа, і мала,
А мне ляцець толькі ў палёт.

Мне ўжо надакучыла дома –
Ў дзіцячы хадзі адно сад,
А так паглядзеў бы, вядома,
На іншы парадак і лад.


Вазьмі ж мяне, лётчык, хачу я
Пабыць у людзях, паглядзець,
Як месяц на небе начуе,
Як блукае ў лесе мядзведзь,





Горкай, горкай, горячкай
Ішоў малы Ягорачка.
Ваўкоў не баяўся,
Страхаў не пужаўся.

Выразаў Ягорачка
Дудачку-свісцёлачку,
І свістаў ён птушачкай,
Птушачкай-пяюшачкай.



Сарока-варона,
Кашку варыгла,
Дзетак кармігла...